

При целенаправленной организации исследовательской деятельности младших школьников довольно быстро начинает наблюдаться процесс переноса исследовательских умений на различные жизненные ситуации с дальнейшим творческим предложением. Например, в 1 классе средней школы № 180 г. Минска при подготовке внеклассного мероприятия «День именинника» возник вопрос «Как составить меню для сладкого стола?». Учащиеся Полина Л., Полина А., Арина П. предложили и самостоятельно провели опрос вкусовых предпочтений для дальнейшего составления собственного меню.

Таким образом, реализация исследовательской деятельности ведет к появлению у младших школьников интереса к социальному творчеству, позволяет овладеть умениями, придающими творческому процессу большую свободу и независимость. В первую очередь это касается появляющейся у ребенка возможности увереннее ориентироваться в большом потоке социальной информации.

Литература

1. Кобачевская, С. М. Методика воспитательной работы в начальной школе / С. М. Кобачевская ; под ред. Т. П. Елисеевой. – Минск : ИВЦ Минфина, 2014. – 120 с.
2. Савенков, А. И. Концепция исследовательского обучения / А. И. Савенков // Школьные технологии. – 2008. – № 4. – С. 47–50.
3. Савенков, А. И. Секреты жизненного успеха / А. И. Савенков // Директор школы. – 2004. – № 10. – С. 68–76.
4. Богоявленская, Д. Б. О предмете и методе исследования творческих способностей / Д. Б. Богоявленская // Психологический журнал. – 1995. – № 5. – С. 49–58.

А. І. Смалік (УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
культуры і мастацтваў”)

ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ ВУЧНЯЎ МАЛОДШАГА ШКОЛЬНАГА ЎЗРОСТУ: САЦЫЯЛАГІЧНЫ АНАЛІЗ

Анатазія. На падставе сацыялагічнага аналізу разглядаюцца праблемы фарміравання культуры чытання ў вучняў малодшага школьнага ўзросту.

Праблема чытацкай дзеянасці ў ХХІ ст. набыла асаблівую вастрыню, якая абумоўлена бурным развіццём віртуальныя прасторы сеткі Інтернэт як глабальнай сацыяльна-камунікатыўнай сістэмы. Удзельнікі Сусветнага бібліятэчнага форуму ў Давосе, які адбыўся ў 2009 г., з вялікай занепакоенасцю гаварылі аб наступленні сістэмнага крызісу чытацкай культуры. Шэраг краін свету падышлі да крытычнай мяжы абыякавых адносін да чытання і пераступілі небяспечны бар’ер у 50 %, калі пачынаеца беспаваротны працэс пераутварэння краіны з самай чытаемай у краіну “трэццяга свету”

па ўзроўню чытання [3]. Сёння у Расіі, напрыклад, 65 % яе жыхароў не чытаюць кнігі, а з'яўляюцца бяздумнымі спажыўцамі інфармацыі [1].

Разам з тым чытанне па-ранейшаму застаецца важным сродкам, як слушна адзначаў Я. Колас, "...самаасветы", способам, каторым вучні могуць папаўняць свае веды незалежна ад дапамогі настаўніка", "разбіраца у тым матэрыяле, што дае кніга" [4, с. 396]. Класік нашай літаратуры быў перакананы, што чытанне адметна тымі асабістымі перажываннямі асобы, якія выклікаюцца пры чытанні твора, тымі вобразамі, якія "падымаюць, узвышаюць і крышталізуюць дух дзіцяці" [4, с. 402].

Сацыялагічны аналіз арганізацыі вольнага часу дзяцей малодшага школьнага ўзросту паказвае, што чытанне сярод розных формаў баўлення вольнага ад заняткаў часу займае лідзіруючае месца. Так, чытанне кніг, часопісаў і газет у дзяцей 7–10 гадоў займае 63,8 %, кампьютарныя гульні – 32,5 %, Інтэрнэт – 6,4 % пазакласнага часу. Сітуацыя, падаецца, пазітыўная: большую частку дасуга дзеці праводзяць з кнігай, але ж і кампьютар забірае 39 % вольнага часу. Непакоіць тое, што наведванне тэатраў, музеяў, выстаў стаіць на апошнім месцы (3,6 %) [5].

У працэсе даследавання выявілася тэндэнцыя памяншэння чытання дзяцей па меры іх узраслення. Гэта, на наш погляд, выкліканы існаваннем альтэрнатыўных каналаў інфармацыі, у першую чаргу – інтэрнэт. Маецца на ўвазе рынак друкаванай прадукцыі для дзяцей. На сёняшні дзень з 729 газет толькі 20 (а гэта ўсяго 3 %) – выданні для дзяцей. Прытым, што дзіцячае насельніцтва ва ўзросце ад 7 да 15 гадоў складае прыкладна 9% агульнай колькасці насельніцтва Беларусі [5].

Сацыялагічны аналіз дзіцячага чытання сведчыць, што катастрафічна мала маастацкай і навукова-папулярнай літаратуры, прадназначнай специяльна для дзіцячай аудыторыі. Доля беларускіх аўтараў у рэпертуары чытання малодшых школьнікаў складае ўсяго 6,8%. Кожны трэці вучань навогул ніколі не звяртаецца да твораў беларускай літаратуры для пазакласнага чытання. Адсюль і перавага дзяцей у выбары мовы, на якім напісаная чытаемая кніга – прыкладна 90 % маленъкіх чытачоў выбіраюць рускую мову; беларускай мове аддаюць перавагу каля 4 % апытаных [5].

Важную ролю ў далучэнні дзяцей да пазакласнага чытання павінны адыгрваць сям'я, школа і бібліятэка. Сацыялагічнае даследванне паказвае, што 68 % вучняў кнігі для чытання бяруць у дзіцячых бібліятэках. Цікава, што ў вучняў, якія наведваюць бібліятэкі, чытанне ў структуры вольнага часу ў два разы больше, чым у дзяцей, якія не з'яўляюцца карыстальнікамі бібліятэк (у іх чытанне на 5 месцы). У той жа час выявілася, што сучасная бібліятэка не ў стане поўнасцю задаволіць чытальці інтарэсы малодшых школьнікаў. Прыкладна 55 % рэспандэнтаў перыядычна не знаходзяць неабходную для іх літаратуру [5].

Сацыялагічнае апытаціне паказала, што далёка не апошнюю ролю ў развіціі інтарэса дзяцей да кнігі адыграюць бацькі і педагогі. Аб гэтым сведчыць лічбы: каля 62 % вучняў малодшага ўзросту карыстаюцца школьнымі бібліятэкамі, хатнімі бібліятэкамі карыстаецца 44,4 %, 32,1 % маленъкім чытачам кнігі купляюць бацькі [5]. Бібліятэка як сацыякультурная ўстанова з'яўлівае займае чацвёртае месца сярод памочнікаў у выбары кнігі, сям'і і школе належыць ніжэйшыя месцы. Даследванне тэндэнцыі развіцця дзіцячага чытання прадэманстравала, што з узрасленнем школьнікаў змяншаецца аўтарытэт бацькоў пры выбары літаратуры. Перавагу дзеці пачынаюць аддаваць сябрам. Страчваюць у гэтым плане і педагогі. Такая крыніца інфармавання аб літаратуры для чытання як СМІ з'яўляе апошніе месцы.

У сувязі з тым, што дамінуючую ролю ў развіціі дзіцячага чытання адыгрывае бібліятэка вельмі важна ўмацоўваць бібліятэкі, як адзін з галоўных сацыякультурных інстытутаў, якія фарміруюць культуру чытання. Перш за ёсё, на наш погляд, патрэбна развіццё публічных бібліятэк, якіх у краіне налічваецца 2836. Даследаване сведчыць, што яны практычна ўсе задзейнічаны ў абслугоўванні дзяцей. Дарэчы, сярод іх 186 спецыялізујушца на працы з дзецьмі. Паслугамі публічных бібліятэк у 2015 г. скарысталася звыш 3,2 млн. чалавек, пры гэтым кожны трэці чытач – ва ўзросце да 15 гадоў [2].

Аднак у выніку аптымізацыі сетка публічных бібліятэк няўхільна змяншаецца. За апошніх 30 гадоў яна скарацілася больш чым у 2 разы, пры гэтым была зачынена кожная чацвёртая дзіцячая бібліятэка. Такім чынам, сацыялагічны аналіз сведчыць, што перад грамадскасасцю сёння паўсталая важная праблема фарміравання ў малодшых школьнікаў культуры чытання. Гэта вымагае ад педагогаў і бібліятэчных работнікаў, усіх, хто мае дачыненне да інфармацыйна-дакументнай сферы, распрацоўкі і выкарыстання адпаведных псіхолага-педагагічных тэхналогій чытальнага развіцця дзяцей, выхавання паважлівых адносін да кнігі як крыніцы ведаў.

На наш погляд, стратэгія фарміравання культуры чытання ў вучняў пачатковай школы павінна спалучаць нашы традыцыйныя формы засваення і ўспрыніцця інфармацый і сучасныя тэхналогіі рацыянальнага чытання, без якіх немагчыма назапашванне інтэлектуальнага і маральнага патэнцыялу падрастаючага пакалення беларусаў.

Літаратура

1. Библиотечный Давос – 2009 // Библиотечное дело. – 2009. – С. 10–15.
2. Авгурь, Л. Книжная культура Беларуси и России : исследования в контексте историко-культурного взаимодействия / Л. Авгурь, М. Ермолаева // Наука и инновации. – 2012. – № 6. – С. 59–62.

3. Колас, Я. Збор твораў у чатырнаццаці тамах. Том 12. Публіцыстыка і крытычныя артыкулы 1947–1956 гг. і “Методыка роднай мовы”. – Мінск : Маастацкая літаратура, 1976. – 528 с.
4. Современное состояние и тенденции развития детского чтения : отчет о НИР (заключ.) / рук. темы М.Г. Пшибылко ; Нац. б-ка Беларуси. – 2010. – 652 с. – № ГР 20090681.
5. Агляд дзеянасці бібліятэк сістэмы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь (2011–2015) [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; рэдактары: М. Г. Пшибылка [i інш.] ; праграмаванне А. А. Грышэля. – Мінск : НББ, 2016. – 1 электронны аптычны диск (CD-ROM) ; 12 см.

С. П. Чумакова (УО «Могилевский государственный
университет имени А. А. Кулешова»)
К. О. Семочкина (ГУО «Гимназия г. п. Корма»)

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия «толерантность» в условиях инклюзивного образования. Определены компоненты толерантности младших школьников и методы их формирования в условиях инклюзивного образования.

В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется развитие инклюзивного образования. Оно построено на основе принципов и требований, утвердившихся в мировой образовательной практике. Инклюзивное образование – обучение и воспитание, при котором обеспечивается наиболее полное включение в совместный образовательный процесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с особенностями психофизического развития, посредством создания условий с учетом индивидуальных потребностей, способностей, познавательных возможностей обучающихся [1]. Важность инклюзивного образования состоит в формировании инклюзивного общества, в котором особенности каждого его члена рассматриваются как потенциал для развития, как априорная ценность, придающая обществу многообразие и способствующая его совершенствованию.

Инклюзивное образование предполагает формирование отношений, основанных на понимании, принятии и уважении существующих различий, признании равных прав всех учащихся. Поэтому воспитание толерантности в образовательном процессе становится одним из актуальных направлений повышения качества совместного обучения и воспитания учащихся с особенностями развития с детьми, не имеющими таких особенностей.

Важную роль в воспитании толерантности младших школьников играет учитель начальных классов. Педагог должен знать, что такое толерант-